

47. 64. 554

Пролетары ўсіх краін, единіцеся!



РАБОТНІЦА і СЯЛЯНКА

ВЫДАННЕ ЦК КП/Б

№ 9 СНЕЖАНЬ 1946
ВЫДАВЕЦТВА „ЗВЯЗДА“

Родная справа совецкіх жанчын

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Совета БССР на нядзелю 9 лютага назначаны выбары ў Вярхоўны Совет Беларускай Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікі. Дзень выбараў у вярхоўны орган рэспублікі з'яўляецца вялікім святам, бо выбары ў нас у совецкай краіне сапраўды ўсенародныя, сапраўды ўсеагульныя.

9 лютага 1947 года беларускі народ выбярэ ў свой парламент самых лепішых, самых адданых сыноў і дачок, людзей, якія ўсім сваім жыццём даказалі, што інтэрэсы народа для іх вышэй за ўсё, людзей, якія не ўшкадавалі сваёй крыві і жыцця ў імя перамогі над ворагам і якія з такім-жэ гарэннем, як у былыя ваенныя гады, працујуць цяпер па адрадженню народнай гаспадаркі рэспублікі.

У гэтыя дні, у дні падрыхтоўкі да выбараў совецкія выбаршчыкі многа перадумаютъ аб мінулым, сучасным і будучым сваёй Радзімы. Вялікія выпрабаванні выпалі на яе долю. Але пад мудрым кіраўніцтвам комуністычнай партыі і роднага таварыша Сталіна краіна наша герайчна пераадолела іх.

Велізарнейшыя выпрабаванні выпалі і на долю працоўных Беларусі. Фашысцкая галаўварэзы ператварылі квітнеючыя гарады і сёлы нашай рэспублікі ў руіны. Совецкія людзі яшчэ перажываюць цяжкасці, выкліканыя вайной. Кожнаму зразумела, што нельга ліквідаваць іх на працягу аднаго-двух год. Але ўжо цяпер, калі мінула толькі паўтара года пасля сканчэння вайны, выразна відаць як узімаеца з руін, як адраджаеца наша родная Беларусь! Яна наліваеца новымі жыццёвымі сокамі, мацнее з кожным днём.

Весь некалькі вельмі важных лічбаў: у гарадах і раёнах Совецкай Беларусі адноўлены ўжо даюць прадукцыю каля 6 тысяч буйных, сярэдніх і малых прадпрыемстваў. Толькі на 5 процентаў у параўнанні з даваенным было захавана энергетычная прамысловасць рэспублікі; цяпер яна ўжо адноўлена на 60 процентаў. А электрастанцыі г. Мінска даюць электраэнергіі больш чым давалі да вайны. У рэспубліцы адноўлены трэх чверткі даваенных пасеўных плошчаў. Больш паўтара мільёна жыхароў перайшлі з зямлянак у добрупрадкаваныя дамы. Вялікую дапамогу ў будаўніцтве гэтых дамоў аказала дзяржава. Тысячи юнакоў і дзяўчат навучаюцца ў 28 вышэйшых навучальных установах рэспублікі. Адноўлены і працујуць каля 11 тысяч школ.

Гэта толькі невялікі пералік фактаў і лічбаў, якія радуюць і прымушаюць часцей біцца сэрцы совецкіх грамадзян, якія натхняюць на новыя подвігі. Усё гэта здабыта ў выніку ўпорнай работы совецкіх людзей па ажыццяўленню першага года сталінскай пяцігодкі, здабыта пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі, пры велізарнай брацкай дапамозе ўсяго совецкага народа, саюзнага ўрада і асабістага таварыша Сталіна.

Уся краіна дапамагае Совецкай Беларусі залечваць раны, нанесеныя вайной. Толькі ў 1945 годзе рэспубліка атрымала дадаткова ад саюзнага ўрада 1 міліярд 200 мільёнаў рублёў грашыма. Атрымана таксама вялікая колькасць машын і станкоў, абытку і адзенія. Весь чаму, рыхтуючыся да выбараў, працоўныя нашай рэспублікі горача дзяякоўць усіму совецкаму народу, совецкаму ўраду і асабістага таварышу Сталіну за велізарныя клопаты аб беларускім народзе.

Як да вялікага свята, рыхтуюцца да выбараў у Вярхоўны Совет і жанчыны нашай рэспублікі. Яны добра ведаюць, што толькі ў Совецкім Саюзе, у краіне соцывізма, жанчына з'яўляеца сапраўды роўнапраўным чалавекам, што Сталінская Канстытуцыя забяспечыла ёй не толькі законнае, але і фактычнае выкарыстанне сваіх прав.

Удзел у перадвыбарчай кампаніі і ў выбарах жанчыны лічаць сваёй роднай справай. Дзесяткі тысяч совецкіх патрыётак з'яўляюцца агітаторамі. Яны нясуць у масы жывое, большэвіцкае слова. Якая гэта ўдзячная задача!

Жанчыны з'яўляюцца актыўнымі ўдзельніцамі ўсёй выбарчай кампаніі. У склад цэнтральнай выбарчай камісіі ўваходзяць Еўдакія Іванаўна Баўсуноўская, калгасніца арцелі імя Розы Люксембург, Нараўлянскага раёна; Еўдакія Грыгораўна Чумакевіч, сялянка вёскі Крывічы, Пінскага раёна; Тацяна Нікіцічна Веліканава, работніца магілеўскай швейнай фабрыкі імя Валадарскага, і Екацярына Ульянаўна Кавальчук, работніца Жалудоцкай МТС, Гродзенскай вобласці. Многа жанчын выбраныя ў склад абласных і участковых выбарчых камісій. Толькі ў нас у Совецкім Саюзе жанчыны могуць займацца такімі важнейшымі дзяржаўнымі справамі.

Выбары ў Вярхоўны Совет БССР выклікалі вялікія палітычныя і вытворчы ўздым у рэспубліцы. Працоўныя горада і вёскі абавязваюцца сустрэць іх новымі вытворчымі поспехамі, і гэтыя абавязкальствы ператвараюцца ў жыццё. Яшчэ 10 снежня прамысловасць г. Мінска выканала гадавы план на 105 процентаў. Поўным завяршэннем плана хлебапаставак і звышпланавай здачай і продажам хлеба дзяржаве адказваюць працоўныя вёскі на заклік дастойна сустрэць дзень выбараў.

Няхай-жа на фабрыках і заводах, новабудоўлях і калгасах яшчэ ярчэ запалацца агні спаборніцтва за дастойную сустрэчу выбараў у Вярхоўны Совет БССР! Няхай жанчыны нашы—работніцы, сялянкі, работнікі інтэлігентнай працы зоймуць у гэтым спаборніцтве пачэснае месца.

Шырэй удзел жанчын у перадвыбарчай кампаніі! Прадэмантствуем гэтым сваю любоў і адданасць арганізатару нашых перамог комуністычнай партыі і вялікаму правады народаў таварышу Сталіну.



Генералісмус Советкінга Савоз
Іосиф Вісаріонович СТАЛІН у Кремлі.
Фото В. Кауровська

62668

СЦЯГ НАШЫХ ПЕРАМОГ

5-га снежня народы Советскага Саюза адзначылі слайнае дзесяцігоддзе Сталінскай Канстытуцыі. На VIII Надзвычайнім з'ездзе Советаў у 1936 г. была зацверджана новая Канстытуцыя — асноўны Закон многанацыйнальнай соцыялістычнай дзяржавы. Стваральнікам і натхніцелем яе быў таварыш Сталін. Вось чаму наш народ назваў Канстытуцыю іменем яе тварца — Сталінскай Канстытуцыяй.

У гэтым сусветна-гістарычным дакуменце запісан шлях, пройдзены нашым народам за гады совецкай улады, шлях барацьбы совецкага народа пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі, за таржаство соцыялізма ў нашай краіне.

Сталінская Канстытуцыя законадаўча замацавала ўсё здабытае і заваяванае совецкім народам. Проста і спісля трактуюць яе артыкулы аб фактах вызвалення працоўных ад капіталістычнага рабства, адмене прыватнай уласнасці на прылады і сродкі вытворчасці, аб фактах перамогі соцыялізма ў нашай краіне, аб фактах разгорнутага і да канца паслядоўнага дэмакратызма.

Сталінская Канстытуцыя духоўна ўзбройвае наш народ, узімае пачуццё яго законнага гонару за сваю Радзіму, умацоўвае веру ў свае сілы, мабілізуе на барацьбу за новыя дасягненні. Мінуўшае дзесяцігоддзе з'явілася яркім пацверджаннем гэтага. Совецкі народ бачыць у сваіх бліскучых перамогах на франтах Айчыннай вайны і на працоўным фронце магутную, непераможную сілу, совецкай дэмакратыі, сілу Сталінскай Канстытуцыі.

Працоўнымі Советскага Саюза завершана цэлая гістарычная паласа барацьбы за соцыялістычнае пераўтварэнне нашай краіны, за пераўтварэнне ў жыццё справы, пачатай Вялікай Кастрычніцкай соцыялістычнай рэвалюцыяй. Пад сцягам Сталінскай Канстытуцыі совецкі народ перамог у другой сусветнай вайне, адстаў ёўрапейскую і незалежнасць сваёй Радзімы, паспяхова залечвае раны, нанесеныя вайной, у цяжкіх умовах паслявеннага часу рухае ўперад эканоміку і культуру.

Сталінская Канстытуцыя з'яўляецца самай дэмакратычнай у свеце. У ёй паслядоўна і поўна ўвасоблены самыя перадавыя ідэі аб свабодзе і шчасці народа. Поўнасцю ажыццёўлена ў нашай краіне права на працу, на адпачынак і на адукацыю. Уся ўлада ў СССР належыць працоўным горада і вёскі ў асобе Советаў дэпутатаў працоўных. Советы дэпутатаў працоўных з'яўляюцца палітычнай асновай СССР.

У нашай краіне народ з'яўляецца поўнаўлесным гаспадаром свайго жыцця. Яму забяспечана магчымасць ажыццяўлення ўсіх прадастаўленых па Канстытуцыі правоў як у законаўчым парадку, так і матэрыяльнымі сродкамі. У гэтым факце карэннае адрозненне Сталінскай Канстытуцыі ад усіх канстытуций буржуазных краін. Аб якой дэмакрагіі, або аб якой роўнасці грамадзян можа ісці гутарка,

калі ўсе сродкі вытворчасці, усе багацці народа знаходзяцца ў руках маёмасных класаў, палітычныя права абвешчаны толькі на словаҳ. У капіталістычных краінах мільёны людзей пазбаўлены работы, велізарная колькасць дэмабілізаваных з арміі не можа знайсці прымянення сваім рукам.

У Злучаных Штатах Амерыкі негры афіцыяльна карыстаюцца выбарчымі правамі, а фактычна ім не даюць магчымасці свабоднага ажыццяўлення даных правоў, у гэтым ім усяляк перашкаджаюць. Уведзены «пзданак за галасаванне» ў штатах, дзе негры складаюць большасць насельніцтва, пазбаўляе негрыянскае насельніцтва магчымасці выкарыстаць выбарчыя права.

У капіталістычных краінах жанчыны не маюць роўных правоў з мужчынамі. Даволі сказаць, што ў такой адносна дэмакрэтычнай краіне, як Францыя, жанчыны атрымалі выбарчыя права толькі ў 1944 годзе.

У СССР жанчыны карыстаюцца роўнымі правамі з мужчынамі ва ўсіх галінах палітычнага, гаспадарчага і культурнага жыцця. У вярхоўны орган совецкай улады ў лютым 1946 года выбрана з 1339 дэпутатаў — 277 жанчын. Самааддана працуюць жанчыны на прадпрыемствах, установах і сельскай гаспадарцы і атрымліваюць зарплату за сваю працу на роўні з мужчынамі.

Вялікі і неацанімы ўклад у справу перамогі над ворагам унеслі совецкія жанчыны ў перыяд Айчыннай вайны. Мужна змагаліся яны на франтах і самааддана кавалі перамогу над ворагам у тылу. Совецкі ўрад высока ацаніў доблесную працу жанчын і многіх узнагародзіў ордэнамі і медалямі. Вялікімі клопатамі і ўвагай карыстаецца жанчына-маці ў нашай краіне. Дзесяткам тысяч жанчын прысвоена званне «Мать-героіня», сотні тысяч узнагароджаны ордэнамі і медалямі.

Пад сцягам Сталінскай Канстытуцыі совецкі народ у нашай краіне паспяхова будаваў соцыялістычнае грамадства. Пад сцягам Сталінскай Канстытуцыі і вадзіцельствам вялікага Сталіна ён абараніў сваю Радзіму ад нямецкага нашэсця. Пад сцягам Сталінскай Канстытуцыі паспяхова ідзе выкананне новага паслявеннага пяцігадовага плана. У выкананні гэтага плана зацікаўлен кожны грамадзянін совецкай краіны. Аб гэтым сведчыць соцыялістычнае спаборніцтва, якое разгортваецца ўсё мацней і мацней. Мільёны працаўнікоў з'яўляюцца актыўнымі ўдзельнікамі вялікага будаўніцтва. Сваю працу, свой асабісты Ѵітарэс яны звязваюць з інтарэсамі дзяржавы. У гэтым ярка праяўляецца вялікая сіла соцыялістычнага дэмакратызма.

Пад сцягам Сталінскай Канстытуцыі, над кіраўніцтвам комуністычнай партыі, правадыра нарадаў таварыша Сталіна народы Советскага Саюза ўпэўнена ідуць да новых вяршынь чалавечага шчасця, да поўнай перамогі комунизма ў нашай краіне.

Вялікае шасце

М. ПРУДНІКАВА

Дзесяць год мінула з таго знамянальнага дня, калі я была ў Маскве, але да гэтага часу здаецца, нібы ўчора я была там, нібы ўчора ўваходзіла разам з патокам дэлегатаў у вялікі Крэмлёўскі зал.

Нельга забыць туго радасць, якую перажыла я і ўсе мы—дэлегаты VIII Надзвычайнага з'езда Советаў, калі ўбачылі вялікага генія, самага дарагога чалавека, любімага, роднага таварыша Сталіна.

Затоўшы дыханне, слухалі мы даклад таварыша Сталіна—гэтую песню перамогшага соцывітства. Бачыла я, як многія старыя таварыши плакалі ад шчасця, як разгладжваліся маршчны на іх тварах.

Ні слова не прапусціла, слухаючы вялікага правадыра.

— Права на працу, на адпачынак, на адукацыю... — проста і мудра гаварыў таварыш Сталін аб вялікім і складаным.

Мы прыпаднеслі падарунак вялікаму Сталіну—пісмо ад беларускага народа. Яно было вышыта на шоўку чырвонымі шаўковымі ніткамі.

Я мела шчасце быць выбранай у Рэдакцыйную камісію па ўстанаўленню канчатковага тэкста Канстытуцыі СССР. Я, былая батрачка, настаўніца сельской школы, атрымала персанальнае запрашэнне «Члену Рэдакцыйнай камісіі для ўстанаўлення канчатковага тэкста Канстытуцыі Саюза ССР».

3-га снежня 1936 года засядала Рэдакцыйная камісія. Я прышла на 30 минут раней назначанага часу. Зал быў ужо амаль поўны. Утульна ў цудоўным Свярдлоўскім зале Крэмля. 20 калон падтрымліваючы купалападэбны звод зала. Святло падае зверху. Мэблі — дуб і чырвоны аксаміт. Крэмавыя гардзіны на вокнах. Бюст вялікага Леніна ў презідыйуме.

Роўна ў назначаны час з бакавых дзвярэй вышлі кіраунікі партыі і ўрада, члены палітбюро на чале з таварышом Сталіным. Бурнымі, доўга не-змаўкальнымі воплескамі сустрэлі мы іх.

Усе ўсталі. Вочы нашы былі на-кіраваны да любімага і дара-гога таварыша Сталіна. Я вельмі хацела падыйсці да яго, каб падзякаўваць за ўсё-усё. Хвалявалася вельмі, нарэшце адважылася. Падышла да таварыша Сталіна. Са мной падняліся артыстка Карчагіна-Александроўская, Нікалай Смятанін і Аляксей Стаканаў.

Таварыш Сталін паглядзеў па мяне і працягнуў мне руку. Я ўсіхвалівала сказала: «Дзякую за школы, за дзяцей, за клопаты аб нас. Дзеці нашы са-мая шчаслівія, яны акружаны вашымі клопатамі...»

Ён выслушала мяне і потым сказаў: «Не забывайце расказаць дзецям аб мінулым нашага народа». Глыбокія добрыя вочы ласкова гледзелі, губы ўсміхаліся і адказвалі ўсім нам адразу: «Працуйце добра, любіце працу». Ветлівым, ласкавым, уважлівым ён запомініўся мне на ўсё жыццё.

4 снежня была прадстаўлена Канстытуцыя на разгляд з'езда. З'езд Советаў аднадушна адбрыў і зацвердзіў асноўны Закон—Канстытуцыю СССР. Народ назваў яе Сталінскай Канстытуцыяй.

Мне выпала вялікае шчасце быць у Маскве, у Крэмлі, працацца разам з кіраунікамі партыі і ўрада, бачыць, слу-хадзіць, паціскаць руку роднаму Сталіну. Гэтыя дні назаўсёды застануцца ў мяне ў памяці. Працаючы ў школе, я выхо-ваю дзяцей у духу бязмежнай любві і адданасці нашай партыі і ўраду, роднаму таварышу Сталіну, нашаму народу-пе-рэ-можцу.



М. Пруднікаўа.

Іосіф Вісарыёнавіч прывітаўся з намі і пад нашы воплескі сеў у крэсла, простае, дубовае. Побач з ім селі таварыши Молатаў і Варашылаў. Гаспадарскім вокам таварыш Сталін агледзеў памяшканне, столь, адкуль падала святло—ці хо-піць нам святла, ці зручна будзе працаць,—пацікавіўся, ці маюць усе праект Канстытуцыі, алоўкі, і дзелавіта, не тра-цичы ні хвіліны, пачаў работу. Разглядалі кожны артыкул, кожны раздзел, абмяркоўвалі пункт за пунктом, разбіралі, уносілі некаторыя попраўкі. Таварыш Сталін уважліва ўслу-хоўваўся, спакойна і дзелавіта рабіў свае заўвагі. Ніводна-га нашага слова не прапусціў, ніводнай заўвагі не абышоў. Скончылася работа камісіі.

Свяшчэнныя правы і абавязкі

М. ВАГАНАВА

Славутая амерыканская плаўчыха Гертруда Эдэрле з рэкордным вынікам пераплыма Ламанш. Пасля звароту ў Амерыку ёй была наладжана троумфальная сустрэча. Але неўзабаве імя вядомага мастера спорта сышло са старонак газет. Яно паявілася толькі на даўна ў хранікальной заметцы адной з амерыканскіх газет, дзе паведамлялася, што хворую, перанесшую голад, жабрацтва і беспрацоўе Гертруду Эдэрле з дапамогай уплыўовых апекунуў удалося змясціць у багадельню.

Пройдзен шлях «велічы» і падзення чалавека. Так «сувяччалася» заслужаная слава; так бісслайна даўжывае свой век чалавек, імя і подвіг якога выкарystаны, як яркая і выгадная рэклама.

Чалавек, што перастае служыць крыніцай прыбытку для прадпрымальніка, выкідаецца за борт, як баласт. Такія наўмольныя законы капитализму, законы жудаснай соцыяльной несправядлівасці

Інціжка ўявіць сабе лёс звычайнай жанчыны-працаўніцы кашталістычнага свету. Яна больш за ўсё падвержана зменлівасці лёсу.

Зусім іншае становішча жанчыны ў нашай краіне. Надзеленая такімі-ж правамі, як і ўсе грамадзяне, яна жыве вялікім, яркім і шматганным жыццем.

Правы савецкай жанчыны непахісны. Яны замацаваны вялікім Сталінскім законам. «Жанчыне ў СССР прадастаўляюцца роўныя права з мужчынам ва ўсіх галінах гаспадарчага, дзяржаўнага, культурнага і грамадска-палітычнага жыцця»—запісаны ў артыкуле 122 Канстытуцыі. Коратка, але велічна гучачы гэтыя радкі.

У ліку першых дэкрэтаў савецкай улады быў і дэкрэт аб роўнапраўі жанчын. Іяспынныя клопаты партыі і юрады аб жанчын-мацеры, стварэнне шырокай сеткі дзіцячых установ, дзяржаўная дапамога многадзетным манерам—усё гэта стварыла магчымасць нашай жанчыне заніць у жыцці краіны віднае месца роўнапраўнага будаўніка і гаспадара. Яна, як і ўесь савецкі народ, пазнала радасць патхёнай працы. Трывале месца савецкай жанчыны ў грамадстве заявана ў агульнай ушорнай барацьбе за савецкую ўладу. Яе права склаліся і ўмацаваліся разам з перамогай соцыялізма. Яе ясны разум, талент, палітычная спеласць і творчая энергія праявіліся ва ўсю шырью. У ліку выбранікаў народных—дэпутатаў Вярхоўнага Совета СССР—20 пропантаў жанчын. Толькі ад Беларускай рэспублікі ў Вярхоўны орган савецкай дзяржавы выбрана 14 жанчын!

Любою, клопатамі і ласкай акружыла наша савецкая грамадства жанчыну-маці. Савецкая жанчына—самая шчаслівая маці. Сталінскі закон, як зяніцу вока, аберагае яе манірынскае дастойнства. Будуче не паходае яе сваёй неўядомасцю, яна не башца за лёс сваіх дзяцей—дзяржава дапамагае ёй іх расціць і вывесці на шырокую, светлу дарогу жыцця.

Добраўбыт савецкай жанчыны, яе сям'і грунтуюцца на непахісных асновах соцыялізма. Сваё шчасце яна пазнае ў шчасці і працвітанні Радзімы. Народ і дзяржава—гэта ўсінае цэлес. У гэтай непарыўнай узаемадапамозе—магутная, усёперамагаючая сіла сопыялістычнага грамадства. Яго законаў, вызначаных і зміцруючых у адно права і абавязкі народаў краіны.

Надзяляючы грамадзян краіны неабмежаванымі

правамі, забяспечваючы магчымасць поўнага скарыстания гэтых правоў, вялікі Сталінскі закон патрабуе ад кожнага чалавека такіх адносін да выканання дзяржаўнага абавязку, якія будуть садзейнічаць умацаванию чашага дзяржаўнага ладу, захаванню і ўмацаванию грамадской соцыялістычнай уласнасці, як свяшчэннай і неіздатыкальной асновы савецкай улады, як кропніцы багацця і матутнасці нашай Радзімы, як кропніцы заможнага і культурилага жыцця ўсіх працоўных.

Служыць Радзіме стала законам жыцця савецкага чалавека. У імя Радзімы нараджаюцца нечуваныя рэкорды стаханаўскай працы, здаюцца ў Фонд дзяржаўны дадатковыя абозы хлеба, узводзяцца пабудовы, робяцца новыя адкрыцці науки. За сваю соцыялістычную айчыну савецкі чалавек у ціккую гадзіну аддае саме дарагое—сваё жыццё. У імя Радзімы пайшла на неўміручы подвіг руская дзяўчына Зоя Космадзем'яnskaya, не пашкадавала жыцця свайго і свайго груднога дзіцяці Аляксандра Дрэйман, благаславіла на подвіг свайго сына Елена Нікалаеўна Кашавая.

Удзялчыя Радзіме за права, за знойдзенасце шчасце, савецкая жанчына свята выконвае перад ёю свой грамадзянскі абавязак. Калі ўспыхнула вайна, калі для Радзімы насталі дні найвялікшых выпрабаванняў, дзе сяяткі тысяч жанчын адразу адсунулі свае хатнія справы на другі план і замянілі мужоў, сыноў, братоў, якія пайшли на фронт. Не баючыся цяжкай работы, жанчыны працавалі каменішчыкамі, машыністамі, лесарубамі, будаўнікамі, землякопамі, спусціліся ў шахты, сталі ля нафтавых вышак, ля домаў і мартэнau. Жанчына ў вёсцы стала ращаючай сілай. Лёс ураджаяў яна ўзяла ў свае руки.

Навекі праславілі сябе жанчыны Ленінграда. Гэта яны ёднілі свет бяспрыкладнай стойкасцю, гэта яны перамаглі голад, холад, блакаду, смерць.

Савецкая жанчына была і на перадавых пазіціях вайны, у жалезных радах байцоў. Кіруемая святым пачуццём савецкага патрыятызма, яна перанесла суровыя ўмовы франтавога і партызанскага жыцця і ўнесла неацанімы ўклад у нашу агульную перамогу над ворагам.

І цяпер, калі краіна залечвае глыбокія раны, панесеныя вайной, калі паўсямесна разгарнулася грандыёная пабудова па плану новай сталінскай пяцігодкі, савецкая жанчына—роўная сярод роўных на рыштаваннях гэтай будоўлі. Разам з народам ўсёй краіны яна будзе сваё сучаснае і будучае.

Шлях пялёнкі. Пабудаваць комунізм—гэта значыць паднімць нашу эканоміку да такога ўзроўню развіцця прадукцыйных сіл, каб пераўзыйсці перадавыя капиталістычныя краіны ў эканамічных адносінах. Каб выкананы гэту грандыёную задачу, неабходна паднімць свядомасць народаў у целым, да канца ліквідаваць перажыткі капитализма ў псіхалогіі людзей, усімерна павысіць комуністычную свядомасць кожнага чалавека ў паасобку.

Для савецкай жанчыны, як і для ўсіх нашых людзей, пяма больш удзялчай задачы, як служыць сваёй Радзіме. У гэтым служэнні, у адзінстве яе вялікіх правоў і свяшчэнных абавязкаў—сэнс нашага жыцця, сэнс сапраўднага чалавечага шчасця,

INCLAVIS / MUSICA / CANTORUM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
10010
10011
10012
10013
10014
10015
10016
10017
10018
10019
10020
10021
10022
10023
10024
10025
10026
10027
10028
10029
10030
10031
10032
10033
10034
10035
10036
10037
10038
10039
10040
10041
10042
10043
10044
10045
10046
10047
10048
10049
10050
10051
10052
10053
10054
10055
10056
10057
10058
10059
10060
10061
10062
10063
10064
10065
10066
10067
10068
10069
10070
10071
10072
10073
10074
10075
10076
10077
10078
10079
10080
10081
10082
10083
10084
10085
10086
10087
10088
10089
10090
10091
10092
10093
10094
10095
10096
10097
10098
10099
100100
100101
100102
100103
100104
100105
100106
100107
100108
100109
100110
100111
100112
100113
100114
100115
100116
100117
100118
100119
100120
100121
100122
100123
100124
100125
100126
100127
100128
100129
100130
100131
100132
100133
100134
100135
100136
100137
100138
100139
100140
100141
100142
100143
100144
100145
100146
100147
100148
100149
100150
100151
100152
100153
100154
100155
100156
100157
100158
100159
100160
100161
100162
100163
100164
100165
100166
100167
100168
100169
100170
100171
100172
100173
100174
100175
100176
100177
100178
100179
100180
100181
100182
100183
100184
100185
100186
100187
100188
100189
100190
100191
100192
100193
100194
100195
100196
100197
100198
100199
100100
100101
100102
100103
100104
100105
100106
100107
100108
100109
100110
100111
100112
100113
100114
100115
100116
100117
100118
100119
10

Малады інжынер

З. ГРЫБКО

З канвеера сыходзіў тысячны аўтапрыцэп. У зборачным аддзяленні стаяла напружаная цішыня. І парушаў яе толькі гул скользячых па саначках шасі, ды кароткія абрыўчатыя фразы начальніка цэха, які даваў указанні старэйшаму майстру:

— Асцярожна... лявей спуск... так, так...

Тысячны прыцэп — вялікая падзея ў жыцці цэха. Таму і ўрачыстымі былі твары начальніка цэха, майстра і слесараў-зборшчыкаў Наталіі Гайсёнак і Нікалаю Букаціча, якія назіралі за павольным рухам тысячнага.

Тут-же стаяла і Зоя Якушава. Яна ўважліва сачыла за спускам прыцэпа. Нахмурыйшы бровы, яна здавалася строгай, але ў глыбіні яе карых вачей свяцілася радасць.

Зоя Якушава — інжынер. Вясной 1946 года яна скончыла Маскоўскі аўтамеханічны інстытут.

Калі дырэктар інстытута Фёдар Міхайлавіч Ломанаў зачытаваў спіс выпускнікоў, накіроўваемых на Горкаўскі аўтамабільны завод, у ліку якіх упаміналася і прозвішча Зоі, дзяўчына рашуча падышла да дырэктара:

— Фёдар Міхайлавіч, пашліце мяне на Мінскі аўтамабільны завод.

— Чаму іменна на Мінскі?

— Я хачу працаўца там, дзе ўсё разбурана пры нашэсці немцаў. Я хачу быць удзельніцай гэтага будаўніцтва.

— Добра, вы паедзеце туды, — сказаў дырэктар.

Аўтапрыцэпны цэх — гэта адзін з першых цэхаў завода, які выпускае ўжо гатовую прадукцыю.

Вялікія цяжкасці трэба было перамагчы, каб пусціць гэты цэх. У першыя дні нехапала рабочых рук — і майстры становіліся ля станкоў, а начальнік цэха замяняў майстра. Не ведаючы стомы, працевалі гэтыя людзі, поўная жадання як мага

хутчэй выпускаць гатовую прадукцыю.

Тэхналогія вытворчасці патрабавала вялікай колькасці інструментаў, і тое, чаго не паспяваў зрабіць інструментальны цэх, рабілі самі.



З. Якушава.

Разам з нараджэннем аўтапрыцэпнага цэха на Мінскім аўтамабільным заводзе ўпершыню пачала сваю працоўную дзейнасць інжынер-тэхнолаг Якушава. Пад яе кіраўніцтвам сыходзіў з канвеера першы аўтапрыцэп. Нямала грывог і хвяляванняў перажыла тады яна, малады інжынер. Усё здавалася, а можа што-небудзь не прадугледзела, можа новы прыцэп будзе з дэфектам. Але ўключылі канвеер, і прыцэп павольна і роўна заскальзіў па саначках.

Да позняга вечара Зоя заседжвала за чарцяжамі, прыдумваючы новыя і рацыянальнія прыстасаванні для станкоў. І радасна білася яе сэрца, калі пасля доўгіх упорных шуканняў заходзіла новы, скарасны метад апрацоўкі.

А калі на такарна-рэвалверным станку па яе чарцяжах для абточкі ступіцы каляса быў прыроблены план-шайба,

і галоўны тэхнолаг завода Міхail Юр'евіч Кане пахваліў яе — яна была бясконца шчасліва.

Гэтае прыстасаванне дало магчымасць аблегчыць працу рабочага і павялічыць хуткасць станка.

Комсамолка Зоя Якушава сваёй сур'ёзнасцю, удумлівасцю заваявала заслужаны аўтарытэт сярод усяго калектыва цэха. Старая, багатая жыццёвым і працоўным вопытам людзі не лічаць для сябе ганебным парайца з ёю па тых або іншых пытаннях.

— Вось думаю, чаму няправільна рэжа метчык, — гаварыў 60-гадовы майстар механічнага аддзялення Міхail Філіповіч Касабуцкі. — Рашыў да вас звярнуцца. Зоя ўважліва агледзела дэталь і сказала, працягваючы яе старому майстру:

— Паспрабуйце павялічыць заборную частку.

Узяўшы з рук інжынера метчык, майстар, здавалася, хадзеў сказаць ёй штосьці асаблівасць значнае, цёплае, ён нават крыху прыўзняў свае сівыя бровы, але потым проста, падзелавому сказаў: «дзякую» і вышаў.

Гледзячы на адыходзячага майстру, Зоя падумала: «яму цяпер 60 год. А ці мог ён 22-гадовым юнаком стаць інжынерам?» І ў думках прамільгнула поўнае багатых уражанняў і радасцей дзяцінства, потым школа, уступленне ў комсамол, інштытут.

Заветнай марай бацькі яе Цімафея Якаўлевіча Якушава, заводскага вартайніка, было, каб дачка яго стала інжынерам.

Цяпер, калі гэтае мара ператварылася ў жыццё, ён з гордасцю і ўдзячнасцю гаворыць:

— Гэта магла зрабіць толькі совецкая ўлада і Сталінская Кастытуцыя, якая дала нам права на працу і на вучэнне нашым дзесяцям.

Залатыя рукі

В. ІГНАЦЬЕУ

Груды развалін і попелу пакінулі немцы пасля сябе ў Віцебску. З бозем у сэрцы глядзела Людміла Чэркас на спаленыя, мёртвым карпусы свайго роднага прадыремства. І ёй яна ўспомініўся той далёкі і шчаслівы час, калі яна ўпершыню ступіла на двор гэтай фабрыкі—першакласнага прадыремства краіны.

...Гэта было вясной 1934 года, калі толькі што ўвайшло ў строй новае прадыремства — панчошні-трыкатаражная фабрыка «КМ». Сотні дзяўчат з розных гарадоў і сёл Беларусі пачыгнуліся тады на фабрыку. Будучыя работніцы з захапленнем глядзелі на стройныя рады машын, як-бы выбіраючы сабе месца.

Сярод іх была і Людміла Чэркас. Яна яшчэ ні разу не бачыла вялікага прадыремства, але заўсёды ма-рыла працуаць імемна на такім буйным заводзе або фабрыцы.

Яе з групай дзяўчат-навічкоў на-кіравалі да вонкінага майстра для навучання іх працуаць на машын-авярлок. Люда ўважліва слухала тлумачэнні майстра, сачыла за ру-хам яе рук, запамінада і засвойвала дакладнасць усіх аперацый па шыци-цю трыватажа. Неўзабаве яе пасадзілі за машыну. Як яна чакала і ў той-ж час баялася гэтага дня!

— А можа не спраўлюся?—непакоілася яна.

К пачатку змены да яе машыны прынеслі пакроеную трыватажную блязину. Справа авярлоніцы — шыць яе. Люда ўспомінала, як майстар трывала трыватаж і як пачынала шыць, і ўпэўнена ўключыла матор. Першы дзень даў нязрэ-нія вынікі: маладая работніца амаль выканала паложаную норму, шыи на блязіне былі роўныя, акуратныя.

З цягам часу Людміла набыла вы-творчы вопыт і назаўсёды палюбіла сваю спецыяльнасць. Яна стала ат-ной з лепшых работніц фабрыкі. Ей даверылі кіраваць брыгадай авярлоніц.

І вось на месцы стройных карпу-сю—пустыя каробкі з мёртвымі глазініцамі акон, на месцы шырокага фабрычнага двара—зыгтая варонкамі ад бомбаў пляцоўка, гру-ды шчэбеню, цэглы.

Рабочыя фабрык і заводаў, усе працоўныя горада адразу ж узяліся за аднаўленне разбуранай ворагам гаспадаркі. У рады аднаўленцаў пайшла і Людміла Чэркас. З дзесяткамі жанчын, былых работніц фабрыкі, яна расчышчала тэрыторыю двара ад завалаў, засыпала варонкі ад бомбаў, выносіла смецце са зга-рэўшых карпусоў. Дзяўчаты, не лічачыся з часам, мужна пераносілі ўсе цяжкасці, працавалі і пад дажджом і ў мароз. Яны першымі вы-казалі жаданне паехаць у лес на нарыйтоўку паліва, і працавалі там таксама, не ведаючы стомленасці.

Мінүт год вялікай, напружанаі працы. К мантажу была падрыхтавана першая чарга фабрыкі. Вось скончан і мантаж абсталявання. Вялікая радасць ахапіла ўсіх рабочых. І зноў, як некалькі год назад, Людміла Чэркас села за авярлок.

Рукі адчулі прывычныя, добра знаёмыя рухі. Яна вярнулася да ра-боты, якую палюбіла яшчэ да вай-ны.

Фабрыка атрымала дзяржаўнае заданне—выпуск верхняга трыватажа. Раней кімаўцы выпускалі толькі трыватажную блязину. Працэс шыць верхняга трыватажа быў зусім незнаёмы старым авяр-лоніцам. Кіраўніцтва фабрыкі, ве-даючы Чэркас, даручыла ёй распра-цуаць і асвоіць новы працэс.

У другі раз Людміла хвалявалася, калі салзілася за машыну. Ей трэба было асвоіць пашырэ світараў і по-тым перадаць свой метад усім ра-ботнікам фабрыкі.

Спачатку Людміла ўважліва раз-гледзела крой, прыкінула—з чаго спачатчай пачаць шыць і ўста-навіла строгую паслядоўнасць апе-раптый. Складаным аказалася ўпіць рукаў і задзеланець каўнер. Многа ча-су патрабавалася для гэтага. Некалькі дзён патраціла яна на тое, каб паскорыць даны працэс.

І гэта ёй удалося: яна сышвала 35 світараў—зменнае заданне. Але Чэркас не адчувала затаўлення. Яна бачыла, што можна зрабіць больш, і з дні ў день дамагалася паскарэння працэса работы.

Колькі разоў пасля змены Людміла заставалася ў цэху, каб зноў пе-



Л. Чэркас.

рагледзець увесь тэхнілагічны працэс авярлоўкі верхняга трыватажа. І кожны раз уносіла якое-небудзь новае ўдасканаленне.

У такіх «шуканнях» прайшло некалькі месяцаў, і Людміла дабілася свайго—яна максімальная ўшчыльніла рабочы дзень. Аднойчы яна выканала за змену тры нормы. Вестка аб гэтым, як маланка, абліце-ла ўсе цэхі. Работніцы выказалі жаданне асвоіць метад Людмілы Чэркас. Яна ахвотна раскрывала ім «сакрэт» высокай прадукцыйнасці працы. На фабрыцы пайвіліся двух-сотніцы і трохсотніцы.


Метад Чэркас даў магчымасць пе-рагледзець тэхнічныя нормы вы-процоўкі і павялічыць іх. Фабрыка пачала выпускаць больш прадукцыі і значна знізіла сабекошт.


— Я лічу, — заяўляла аднойчы Людміла,—што можна яшчэ паско-рыць працэс авярлоўкі.

І сапраўды, працэ некаторы час яна змяніла паслядоўнасць апе-раптый і павялічыла гэтым прадук-цыйнасць працы яшчэ ўдава. Яна выпрацоўвае да 190 світараў за-мест 60 па плану.

Метады Чэркас сталі здабыткам фабрыкі. Яе вучаніцы тт. Шапухіна, Ткачова, Кабанава з першых дзён самастойнай работы перавы-конваюць зменныя заданні.


— Залатыя руکі ў Людмілы, — гаворыць работніцы, назіраючы, як зладжана і хутка перасоўвае яна трыватаж на машыне, любуючыся яе роўнымі рухамі.





Сіла калгасніца ладу

Фота і текст АДЗІГЛАВА



... Скрозь шызую вуаль пакрытых інеем галінак унізе, над часагорам, выглядзе широкая вуліца акуратных домікаў. Гэта калгас «Чырвоны бераг». Толькі над некалькімі трубамі ўноца тонкія дымкі: відаць, не гле-дзячы на раниі час, гаспадкі ўжо управіліся з хатнімі спрабамі.

З-за вугла паказаўся доўгі абоўз. Дзяўчына, якая кіруе брошым канём, сказала нам:—Ездем у горад за угнаеннямі. Да вясны рыхтуемся—ад угаення ўраджай залежыць.

Гэта была звеннівая Ніна Гузава. Яе звяза сабрала ў гэты годзе рэкордны ўраджай ячменю—156 пудоў з гектара. Яна ў калгасе не адна. Перадавкам брыгада на праву лічацца і Антаніна Грыгор'еўна Хаецкая, Анастасія Савельеўна Салтацава, Дар'я Астаф'еўна Макраусава. Надзеяда Цітаўна Галавач. У цяжкі, засушны год гэтым жанчынам дабліся небывалага ўраджая: па 25—30 цэнтнеру збложавых з гектара.

Зблажкам першага абломату калгас разлічыўся з дзяржавай. Тры тоны эднаў звыш плана. Нядайна па рашэнню схода арцелі прадалі дзяржаве яшчэ дадаткова 900 пудоў хлеба.

Адна з лепшых сельгаспадарчых арцелей рэспублікі, зашчытну разбураная ворагам,—яна зноў набыла даваенную славу. Мільёны восемсот тысяч рублёў грашовага прыбытку атрымалі калгас у гэтым годзе. Сельгасарцелі «Чырвоны бераг» багата яшчэ і многім іншым.

Гонар калгаса складаючы гароднінаводы. Гэта іх стараннымі рукамі, па-гаспадарску, дабротна была зпрацавана замяя над агароднымі культурамі. Яны ранній вясной выводзялі ў цяпліны расаду, вырошчвалі яе і высаджвалі из гароды, потым пранапалі кожнай граду па 2—3 разы, штодзённа палівалі—і ўраджай атрымалі адменны: па 453 цэнтнеры капусты, 457 цэнтнеру морквы, 497 цэнтнеру карніпладаў і 160 цэнтнеру бульбы з кожнага гектара.

У калгасе значна павялічылася пагалоўе буйнай рагатай жывёлы. Гэта дазволіла лікі даўаць бескарое сярод членаў сельгасарцелі—30 калгаснікаў атрымалі цёлак. Жывёлаводы забяспечылі цёплую і сытую зімоўку жывёле.


Расце багацце калгаса, растуць і дастаткі членаў арцелі. У разгар уборачных работ калгас па ўласнаму пачыну пачаў будаваць электрастанцыю, насёлка. Цяпер у дамах калгаснікаў і на фермах гарыцы электрычнае святло. На грамадскія сродкі пабудаваны сямікватэрны дом, аказана дапамога 13 калгаснікам у індывідуальным будаўніцтве домаў. 20 сямей пераехала ў новыя хаты. Пабудаваны будынак для квашання капусты. На плошчы ў 10 гектараў закладзен фруктовы сад, на 1 гектаре высаджаны кусты клубнікі.

Поўнаважкім стаў працадзень калгаснікаў: 2 кілограмы збложавых, многі гародніны атрымалі члены сельгасарцелі на кожны працадзень. Знітная свінарка Аляксандра Конаніна Кандраценка разам з двумі дзячкамі і сынам атрымала за год 25 тысяч рублёў грашымі, а па 2 тон хлеба, 4 тоны гародніны, 6 тоны бульбы. Нядайна сям'я Кандраценка справіла наваселле—калгас пеўчы іх у новую кватэру.

На здымках: зверху—стаханоўкі палёў і жывёлагадоўлі (злева направа): А. А. Бондарава, Н. Т. Галавач, А. Г. Хаецкая, Н. Ф. Кароткіна, Н. Гузава, Д. А. Макраусава, Е. С. Салаўёва і А. С. Салтацава. Злева: старшина калгаса М. І. Хасман; рабочукавод Е. С. Салаўёва за падвядзеннем вынікаў гаспадарчага года; новы дом калгасніка Г. Германа. Унізе: жывёлаадоўчая ферма; загадчык фермы Т. М. Герман гутарыць з дзяржкамі А. М. Станавой, П. Ф. Бондаравай і М. К. Рэут.

Справа: у Ленінскім кутку калгаса; група комсамольцаў чытае літаратуру (злева направа): С. Кароткіна, Р. Салтанава, З. Сінькоўская, С. Шэвелев і сакратар комсамольскай арганізацыі Л. Сінькоўская.—усе яны працуячы у гароднінаводчых звених і вырошчвалючы рэкордны ўраджай; свінарка А. К. Кандраценка з выгадаванай ёю свінні.





А Г I Т А Т А Р

М. ХРЫСЦІЧ,

П. ЧАРНЫХ

Набліжаўся вечар. Фядосія Афанасьеўна ўважлівым позіркам абвяла ўтульнае, чыстае памяшканне хаты-чытальні. Сталы накрыты чырвонымі абрусамі, на сценах — партрэты Леніна і Сталіна, герб Совецкага Саюза, лозунгі і плакаты на беларускай мове.

Сёння асаблівы дзень: яшчэ зранку загадчыца хаты-чытальні абвясціла сялянам вёскі Хорава аб тым, што вечарам правядзе гутарку аб выбарчым законе Беларускай рэспублікі.

Паступова хата-чытальня пачала напаўняцца народам. Кожны ветліва вітаўся з Фядосій Афанасьеўнай. Яна запаліла лямпу, за прасіла выбаршчыкаў сесці за сталы. Хто ўзяў газету, хто часопісы і ўглыбіўся ў чытанне, а другія проста вялі гутарку аб вясковых навінках.

Калі памяшканне напоўнілася да адказу—яблыку не было дзе ўпасці, — Фядосія Афанасьеўна сказала:

— Дарагія сяляне, цяпер мы прыступім да вывучэння «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай ССР». Трэба, каб кожны з нас добра засвоіў і здолеў бы поўнасцю ажыццяўіць вялікія і пачэсныя права, прадастаўленыя нам Сталінскай Канстытуцыяй.

Фядосія Афанасьеўна гучна і выразна прычытала ўсе артыкулы першага раздзела Палажэння—«Выбарчая сістэма». Асабліва падрабязна спынілася яна на першым артыкуле, дзе гаворыцца, што выбары дэпутатаў у Вярхоўны Совет Беларускай ССР утвораюцца на аснове ўсеагульнага, роўнага і прамога выбарчага права пры тайнім галасаванні.

Пасля таго, як агітатор скончыў растлумачэнне першага раздзела, выбаршчыкі пачалі дзяліцца сваімі думкамі. Успаміналі праклятае мічулае, гады бяспраўя і ўніжэння, калі працоўныя беларусы не маглі і марышь аб тым, каб паслаць свайго народнага выбранніка ў вярхоўны орган краіны. Гаварылі аб свабодным і радасным жыцці, якім жыве цяпер беларускі народ.

Далёка за поўнач зацягнулася задушэўная гутарка выбаршчыкаў. Калі разыходзіліся па дамах, нехта з моладзі завёў песню. Яе дружна падхапілі, і вось яна палілася, зазвінела—радасная беларуская песня.

Штодзённа хату-чытальню ў Хораве, Брэсцкай вобласці, наведваюць дзесяткі пажылых сялянак, юнакі і дзяўчата. Хата-чытальня стала сапраўдным цэнтрам культурна-асветнай работы на сяле.

Калі чорная нямецкая арда хлынула на нашу свяшчэнную зямлю, Фядосія Астапюк—простая беларуская сялянка—стала сувязной партызанскаага атрада. Яна перадавала партызанам важныя звесткі аб размяшчэнні нямецкіх гарнізонаў, дапамагала народным мсціўцам знішчаць подлых захопнікаў.

Астапюк тайна, крадучыся ад нямецкіх

ішчэек, чытала сялянам газеты, партызанская лістоўкі, у якіх расказвалася аб жыцці і барацьбе совецкага народа.

І калі апошні немец быў канчаткова выкінут з беларускай зямлі, Фядосія Афанасьеўна ўзялася за арганізацыю хаты-чытальні ў вёсцы Хорава. Па кніжцы, па брашуры настойлівая і ініцыятыўная жанчына стварала блігатэку. Цяпер у хате-чытальні звыш 300 экземпляраў мастацкай і палітычнай літаратуры. Выпісваецца многа газет і часопісаў на рускай і беларускай мовах.

У хату-чытальню кожны вечар прыходзяць сяляне і сялянкі пачытаць свежыя газеты, атрымаць патрэбную даведку па цікавячаму іх пытанню, паслухаць даклад настаўніка, медыцынскага работніка, гутарку агітатора.

У перыяд падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет БССР поле дзейнасці хаты-чытальні намнога расширылася. Тут рэгулярна працуе гурток па вывучэнню Палажэння аб выбарах. Цікавасць да вывучэння выбарчага закона і Сталінскай Канстытуцыі сярод насельніцтва надзвычай вялікая. Выбаршчыкі задаюць многа пытанні, на якія заўсёды атрымліваюць вычарпальная адказы.

Фядосія Афанасьеўна арганізуваля сістэматичны выпуск настенай газеты, у якой адлюстроўваецца жыццё вёскі. У дапамогу вывучаючым выбарчы закон і Сталінскую Канстытуцыю падабрана літаратура, вывешаны рэкамендатыйныя спісы. Агітаторы, чыяцы і бяседчыкі штодзённа выступаюць перад насельніцтвам з дакладамі і гутаркамі, сістэматична праводзяць чыткі газет, нясуць у масы праўдзівія большэвіцкія слова, узімаюць працаўнікоў вёскі на паспяховае выкананне грандыёзных задач новай Сталінскай пяцігодкі.



У агітункце клуба калгаса «Комінтэрн», Магілеўской вобласці. Агітатор Л. Клішэвіч (першая справа) прападае заняткі з маладымі выбаршчыкамі.

Фота А. Дзілава.

Вобраз жанчыны ў творчасці Н. А. Някрасава

Яго слава будзе бессмертна.
... Вечна любоў Расіі да яго.
Н. Г. Чарнышэўскі.

Ф. Рогава.

Нікалай Аляксандравіч Някрасаў—
гордасць рускай нацыянальнай куль-
туры. Ён жыў і тварыў у ту ю стра-
шэнную пару, калі над Расій разда-
ваўся стоги абыздоленага народа. Някрасаў з'яўляецца сапраўдным
народным паэтам, выразнікам яго
дум і спадзяванняў. «Я ліру прысвя-
ціў народу свайму».—гаворыць паэт.

Глыбока пакутваў паэт, называю-
чы вакол разгулле бізуна, пакуты
народных мас, прыгнечаных цары-
мам, прыгонікамі. Народ, Радзіма,
барацьба за дастойства чалавека —
асноўныя тэмы някрасаўскай твор-
часці. Як добра, як глыбока ведаў
Някрасаў жыццё свайго народа! Не
было такай галіны рускага жыцця
якая не знайшла-б свайго яркага ад-
люстравання ў яго творчасці. Н. А.
Някрасаў стварыў цэлу галерэю
вобразаў, паказваючых пошласць
старога грамадства, з патрасаючай
сілай адлюстраваў падняволыне,
бяспраўнае жыццё рускага народа,
нарысаў чаруючыя карціны рус-
кай прыроды.

Ніхто да Някрасава так ярка і
шырока не раскрыў лёс рускай жан-
чыны, яе горкую «долюшку жано-
чую». Руская жанчына і дзяўчына,
жонка, маці заняла віднае месца ся-
род неўміруемых герояў Някрасава.

«Вечерний день, часу шестом,
Зашел я на Сеннуу;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.
Ни звука из ее груди,
Лишь бичь свистал, играя...»

Вобраз маладой пакутнай сялянкі
набывае ў творчасці паэта значэнне
сімвала, увасобішага ў сабе пакуты
абыздоленай рускай жанчыны.

У вершах «Дедушка», «В дороге»
і інш. Някрасаў паказвае бяспраўе
рускай дзяўчыны, яе зняважаную
чэсць, апашленне яе лепшых чала-
вежых пачуццяў.

Цяжкі лёс рускай жанчыны не аб-
мякоўваўся яе бяспраўным, падня-
вольным становішчам у грамадстве. Вякамі складзены быт у старой да-
рэволюцыйнай Расіі ставіў жанчыну
у становішча рабыні мужа. Забіты
чяжарам паднявольнай працы, знахо-
дзячы адзіную ўцеху ў п'янстве, ён
беспакарана зліваў сваё гора на жон-
цы, лічачы гэта сваім правам—так
наступалі прадзед, дзед, бацька.

З гораччу гаворыць Някрасаў у
свайі выдатнай паэме «Мороз —
красны нос»:

«Три тяжкіе долі имела судьба:
И первая доля—с рабом повен-
чаться,
Вторая—быть матерью сына-раба,
И третья—до гроба рабу поко-
рються,
И все эти грозные долі легли
На женщину русской земли».

Вядомы верш «Тройка», ператвора-
ны, як і многія вершы паэта, у на-
родную песню, поўны гарачай любvi

і спачування да дзяўчыны-сялянкі.
Горкае жыццё чакае яе наперадзе:
«Будет біть тэбя муж прывередник
И свекровь в три погибели гнуть».

Гэты ж матыў гучыць і ва многіх
іншых вершах паэта:
«В полном разгаре страда деревен-
ская...
Доля ты! русская долюшка женская!
Вряд ли труднее сыскать.
Не мудрено, что ты вянешь до вре-
мени
Всевыносящего руского племени
Многострадальная маті!»

Іх разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдёт—словно солнце засветит,
Посмотрит—рублем подарит!»

И голод, и холод выносит,
Всегда терпелива, ровна...
Я видывал, как она косніт:
Что взмах—то готова копна!

В игре ёе конный не словит,
В беде не сробеет,—спасет.
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!»

Скrozь змрочную рэчаіснасць за-
прыгоненай Расіі Някрасаў прадба-
чы светлае будучае свайго народа.
Яго непахісная вера ў будучае Ра-
дзімы была аснована на высокіх ма-
ральных якасцях і сіле рускага на-
рода.

У барацьбе за сваё шчасце рускія
жанчыны ішлі той-же дарогай, якой
ішоў увесь рускі народ. Светлы во-
браз рускай жанчыны, гатовы на
подвіг у імя Радзімы, паказаў Ня-
красаў у паэме «Русские женщины»
(дзекабрысткі). Маладыя жонкі дзе-
кабрыстаў адпраўляючы ў ссылку да
мужоў, сасланых царскім урадам на
катаргу ў Сібір за рэвалюцыйнае вы-
ступленне супроты самадзяржаўя. Гэ-
тыя жанчыны адчуваюць гордасць за
подвігі сваіх мужоў. Някрасаў па-
праву захапляеца іх самаадданас-
цю.

Высока паніў Някрасаў у рускім
народзе яго актыўнасць і самаадда-
насць у барацьбе за сваё шчасце.

Чым шырэй ахватваў паэт народ-
нае жыццё, тым больш ярка ў яго
паэзіі разгаралася полымя рэволю-
цыйнай ініяціцы.

«Да не робей за отчизну любезную,
Вынес достаточно русский народ.

Вынесет все и широкую ясную
Грудью дорогу проложит себе».


Н. А. Някрасаў марыў убачыць
святу Радзіму свабоднай, гордай, на-
род свой—шчаслівым. Такой наша
Радзіма стала цяпер. Паэт у сваёй
творчасці сцвярджаў і горача адстай-
ваў агульначалавечыя, грамадзянскія
дастойнствы рускай жанчыны, страсна
марыў аб яе лепшых, светлых днях,
эмагаўся за яе шчасце. Гэтае шчасце
заваявала, адстаяла і бязмежна вало-
дае ім совецкая жанчына ў нашы
дні. Вось чаму так блізкі і дарагі
Н. А. Някрасаў нашаму народу—
стваральніку таго шчасця, аб якім
страсна марыў, дзеля якога жыў і
эмагаўся вялікі рускі паэт Н. А.
Някрасаў.



Н. А. Някрасаў.

пълните със злато

50





М. ВІШНЕУСКІ

Мал. Н. Гуцієва.

(Апавяданне)

— Цікавыя гісторыі бывамоць на свеце. Іншы раз хапеў-бы так выдумаць, дык не выдумаеш, — гаварыў мой даўнейшы знаёмы агроном райза. Мы ехалі ў калгасы Паддубскага сельсавета. Было ўжо прычэмна. Пад палазамі саней пяяучы рыпей снег — на иоч браўся мароз.

— Я раскажу вам праўдзівую гісторыю з жыцця майго закадычнага сябра ў недалёкім мінулым танкіста, а цяпер механіка вось гэтай-жа Паддубскай МТС Арсена Крыжэвіча. Да вайны ён працаў трактарыстам, а потым брыгадзірам трактарнай брыгады ў Б-кім раёне. Мы з ім землякі. У 1940 годзе Арсена прызвалі ў армію. З арміі ён прылётав мне некалькі пісем, з якіх я даведаўся, што служыць ён у танковых часцях. Калі началася вайна, перапіска наша абарвалася. Пра лёс Арсена я не ведаў да сёлетняга года.

Неік па восені заязджаю ў Паддубскую МТС. Іду па сядзібе, бачу калі памяшканія майстэрні капошанца людзі ля аўтамашыны. Падыходжу і пытаю, дзе можна бачыць дырэктора ці агранома. З-пад аўтамашыны вылазіць з бруднымі рукамі і тварам шыракашчечы, прыземісты дзяцюк. Падыходзіць ён да мене і пытае:

— Вася, наўжо гэта ты?..

Я падазроніа змерыў яго вачыма. Ён смеецца. Голос яго вельмі ўжо знаёмы — арсенаву голас, і вочы арсенаў — іскрыстыя, насмешлівыя, але постаць не яго. Той Арсен быў хударлавы, а гэты...

— Крыжэвіч?.. Арсен!.. — і кінуўся да яго ў абдымкі.

— Якім-жа ліхам цябе сюды занесла, — пытаю.

— Пра гэта, браток, потым. Вось пачакай некалькі хвілін, наладжу аўтамашыну і ўсё распыхтаю і расскажу.

Доўга мы гутарылі з Арсенам. Расказаў ён мне, дзе даводзілася ваяваць, у якіх шпиталах загойваў раны, як Берлін бралі, а пад канец гутаркі працаваў абавязковы прыехаць на яго вяселле, якое павінна адбыцца ў наядзелю.

— Толькі дэмабілізаваўся і ўжо жэніхся, скажы хоць на кім?

— Прыедзеш, убачыши...

— Куды-ж прыехаць загадаеш?

— У калгас «Крэмль», запытаеш, дзе жыве Шура Лагацкая. Табе кожны пакажа яе хату.

— Ці не звеничавая па кок-сагызу?

— Мабыць, і так... Адным словам, прыедзеш, убачыши...

Пра звязно Аляксандры Лагацкай я добра ведаў. На плантацыйных гэтага звязна сёлага сабраны найвышэйшы ў нашым раёне ўраджай каўчуканоса. Але, мабыць, таму, што я тут нідаўна працују, сустракацца з Лагацкай не даводзілася.

Падыходзіць наядзеля, запрагаю камя і еду ў калгас «Крэмль». Пытадзь, дзе жыве Аляксандра Лагацкая, не давялося, бо я сам па песнях, якія несліся, знайшоў яе хату. Заходжу. Вяселле — у поўных разгары, за сталамі многа гасней, а на сталах яшчэ больш гарэлкі. При майм падылениі ўсе неік прыціхлі. Да мяно падышоў Арсен, пазнаёміў з маладою, гасплю і пасадзіў наспроць сябе.

Пасля доўгай дарогі я адчуў сябе ў кругу гэтых вялічых людзей вельмі прыемна. За спасленне, як водзіца, мне налілі шрафную чарку. Прышлося выпіць аднаму. Потым налілі другую. Я чокнуўся з маладымі і пажадаў ім шчасця і дзетак. Яны засмяяліся.

Толькі цяпер як след прыглядзеўся я да знатнай звенічвой — жонкі майго друга. З твару яна не была ўжо такой прыгожай, як склалася ў майм уяўленні. Але ў яе паводзінах, у ямачках из шчоках, калі смяялася, за ўсёй яе постаці было штосьці такое прывабнае, вельмі ўжо дзявочае, што вылучала яе ад астатніх. З Шураю я перакінуўся словам — другім, і яна мне стала вельмі бліzkай, быццам ведаў яе ўсё жыцце, як свайго сябра Арсена. Бываюць-жа такія людзі.

Добрую, думаю, Арсен жонку выбраў, па сабе. Для мене цяпер было ясна, чаму, дэмабілізаваўшыся з арміі, ён забраўся працаўць у такую глуши, у найбольш разбураную, аддаленую ад раённага цэнтра і чыгуцкі МТС. Прыхынай, вядома, была Шура. Але, дзе яны тады хутка маглі пазнаёміцца?

Прыняўшы мене ў сваю кампанію, гості зноў распашвяліся. Маладым пачалі кричаць «горка». У гэты час з-пад стала высунулася стрыжаная галоўка бялявага хлопчыка. Круглы яго тварык быў ружовы, узбуджаны. Хлопчык, відаць, толькі прыбег з вуліцы. Ён адсунуў на стале талеркі, чаркі і дастаў з вучнёўскай сумкі спытак. — Мамка! — тарганаў ён за руку маладую. — Я сказаў, ага, прайграла...

У разгорнутым спытку над слупкамі задач стаяла чырвоная пяцёрка. Хлопчык паказаў яе Арсену.

— Маладец, сынок, — пагладзіў яго па галоўцы Арсен.

Гості прадаўжалі кричаць «горка». Тады Арсен прыгніяў з падлогі хлопчыка і паставіў яго на канапе паміж сабою і Шураю.

— Дарагія гості! — звярнуўся ён да ўсіх. — Цяпер давайце нальем самыя поўныя чаркі і выш'ем за нашага сына Уладзіка...

Ён мадна пацалаваў хлопчыка ў ружовую шчочку. У другую шчочку пацалавала яго Шура. Хлопчык вырваўся з іх рук і зноў шмыгнуў пад стол. Я быў у непаразуменні. Што за хлопчык, адкуль ён узяўся, Арсен мене пра гэта нічога не казаў.

На другі дзень, калі раз'ехаліся гості, Арсен расказаў мене пра хлопчыка, пра сваё каханне да Шуры.

...У пачатку вайны танкавая часць, у якой служыў камандзірам танка Арсен Крыжэвіч, з баямі адхадзіла па ўсход. Цяжкім і балючым быў тады шлях. Разам з парадзеўшымі воінскімі часцямі на ўсход рухаліся тысячи людзей, усё жывое ўцякала ад фашысткай пачвары.

Падбіты танк Арсена Крыжэвіча адстаў ад сваёй часці ў вялікім лесе, што ляжыць на захад ад Паддуб'я. Больш сутак, не ведаючы стомы, працавалі танкісты, пэкуль наладзілі сваю баявую машыну. За гэты час на лес некалькі разоў наятаў «Юнкерсы». Дзе знаходзіўся цяпер фронт, камандзір танка не ведаў. Перш, чым выехаць з лесу, ён рагнёў разведаць дарогу і прылягаючы да лесу вёскі.

Спякотны летні дзень хіліўся к вечару, калі Крыжэвіч вышаў на ўзлесак. Вузкая каляністая дарога, што прывяла яго сюды, абріала невялікі, зредку паросшы арошнікам і туста ўсеянны смолкамі, званочкамі і божымі слёзкамі паплавак і хутка хавалася ў палавеючым жыще. Пасярод паплаўка адзінока ўзвышаўся курган, на якім расла каржыкаватая сасонка. Каб лепши агледзець мясцовасць, Крыжэвіч узлез на курган. Перад ім распасцілася бласкрайнле жытнёвае поле.

У гэтым цудоўным закутку было вельмі ціха. На кветках канюшыны гулі пчолы. Ён пават здзівіўся іх мірнай заклапочанасці ў такія жудасныя дні. У астываючым пасля дзённай спёкі паветры мадна пахла чабаром, жытам і дымам. У далечыні, дзе праходзіў шлях, небасхіл засцілала суцэльная сцяна пысу, а месцамі ў неба ўзімаліся слупы дыму. Адтуль зредку даносіліся глухія выбухі, якія рэхам кніліся па лесе. Хто там цяпер — нашы ці немцы, цяжка было ведаць. Шалева, куды вяла па жыту каляністая дарога, за кілометры 2—3 паўстаўвалі купчастыя прысады вялікай вёскі. Гэта было Паддуб'е, як прачытаў Арсен на карце.


Лес зноў застагнаў ад гулу матараў. На чарговую бамбёжу ішлі «Юнкерсы». У гэты час да слыху Крыжэвіча даўся плач дзіцяці. Ён прасачыў, куды нахіроўваюцца «Юнкерсы», хутчэй спусціўся з кургана і пайшоў у напрамку дзіцячага плачу. Але калі перастаў стагнаць лес, дзіця заціхла. Арсен ішоў па паплаўку,

шільна агляджаючыся навакол. Ля самага лесу сярод смолак і званочкаў ён зауважыў ільняныя кудзеркі па галоўцы дзіцяці. Ёя асцярожна набліжаўся да яго. Дзіця, якому на выгляд было не больш двух годзікаў, глядзела на неба. Арсен наўмысля кашлянуў. Дзіця ўздрыгнула ўсім целам і павярнулася да яго. Гэта быў хлопчык. Нейкі момент здзіўленымі вачыма ён глядзеў на неизнамца, а потым асцярожна пайшоў насустрэч Арсену.

— Што-ж ты тут робиш, таварышок?

— Ладзя, ам, ам, — паказаў ён на свой родкі.

— Дзе-ж твая мама?



— Мама бай, бай...

Крыжэвіч нахіліўся над неизнамай яму жанчынай, крануў яе рукой і пахаладзеў ад жаху. Жанчына была мёртваю. Разрыўная куля з паменкага сцярвятніка, калі яны ўдзенъ бамблі і абстрэльвалі з куляметаў лес, прабіла ёй галаву і знявчыла твар.

— Ладзя, ам, ам, — шыха паўтарыў пра сябе слова хлопчыка Крыжэвіч, абышкаючы свае кішэні, але ў іх нічога не было. Непаталёку ён зауважыў у траве невялікі клуначак, а побач пустую бутэльку і скураную жаночную сумку. Ён развязаў клунак і сярод дзіцячага адсення знайшоў кавалак хлеба і чекалькі грудак цукру. Хлопчык з прагнасцю пакінуўся на «ласункі». У сумцы Крыжэвіч узяў пашпарт, з якога даведаўся, што належыць ён грамадзянцы Сарокінай Ірыне Іванаўне, 1916 года нараджэння, пражываючай у г. Беластоку і якая мае на ўтрыманні сынца Уладзіслава 1939 года нараджэння.

— Што-ж мы будзем рабіць з табою, Ладзя? — задумана сказаў Крыжэвіч, а ўпакры штосьці давіла яму горла, грудзі. За кароткія дні вайны многа давялося яму бачыць трупаў, крыві, але вось страшней гэтага ён не бачыў. У яго душы раслі два вялікія пачуцці — нишчальнай помста да ворага і балкоўская любоў да гэтага з блакітнымі вочкамі і ільнянымі кудзеркамі на галоўны певятомага яму хлопчыка.

— Таварышок ты мой ролненькі, — узняўшы на руки хлопчыка, ласкаў яго Арсен. — Хочаш я пакажу табе танк? ...

Хлопчык, пралаўжаючы еспі хлеб з цукрам, у знак згоды кінуў галоўку. Арсен захапіў з сабою клунак, сумку і, было, накіраваўся ў зваротную дарогу. Але не

паспей зрабіць і дзесяці кроکаў, як хлопчык вырваўся з яго рук і, плачуцы, пабег да сваёй мамы.

Доўга прышлося Крыжэвічу ўгаварваць хлопчыка. Калі ён вярнуўся да танка, Уладзік спакойна спаў на яго руках. Крыжэвіч расказаў сваім баявым таварышам пра хлопчыка, і яны крануліся на Паддуб'е.

У вёску прыехалі апоўначы, але людзі, відаць, не спалі і хутка акружылы совецкі танк. Арсен запытаў пра немцаў, але ніхто яму дакладна не сказаў, дзе яны знаходзяцца. Тады ён пачаў расказваць пра хлопчыка.

— Калі ёсьць жадаючыя прыношыць хлопчыка, то мы пакінем яго тут,—звярнуўся да людзей Крыжэвіч.

З натоўшу вышла дзяўчына.

— Дзе ваш хлопчык, мы з мамаю возьмем яго да сабе.

Спачы Уладзік быў перанесены з танка ў кватэру. Пры святле лямпы Крыжэвіч сабраўся запісаць прозвішча дзяўчыны.

— Мянне завуць Шура Лагацкая,—сарамліва гаварыла яна,—але вы лепши запішыце маму.

— Вось што Шура,—папрасіў яе Арсен.—Заўтра пахавайце забітую жанчыну, толькі, барані божа, не паказайце яе Уладзіку. А ціпер бывайце. Будзем жывы—сустрэнемся...

Танк Арсена Крыжэвіча праграмыхаў па вёсцы і зник у тым баку, дзе ружавеў усход.

Прайшло многа дзён. Нічога Арсен не ведаў пра чарніявую дзяўчыну з Паддуб'я, якая лішнёвай ноччу 1941 года ўзяла на выхаванне падабранага ім на ўзлеску сірату-хлопчыка. Але, дзе-б не быў Крыжэвіч,—у баі, на адпачынку, у шпиталі—перед ім заўсёды ярка стаяў жахлівы малюнак: сярод смолак і званочкай ільнянымі кудзеркі на галоўцы хлопчыка, які з дзіцячай наўпасцю кажа: «Мама бай, бай...»

Не давялося Крыжэвічу праходзіць тымі-ж дарогамі, якімі ён адступаў, назад на захад. Танкавае злучэнне, дзе ён служыў ціпер камандзірам падраздзялення, прайшло значна паўночней Паддуб'я.

Калі была вызвалена Беларусь, Арсен напісаў пісьмо Шуры, вобраз якой часіў у сваім сэрцы. Ён не мог сказаць любіць яе ці не, але часта думаў пра благародны ўчынок гэтай дзяўчыны.

Пісьмо ад Шуры дагнала Арсена на Гешігбергам. З яго ён даведаўся, што Уладзік жывы і здаровы, але ў іхнім доме здарылася вялікае няшчасце. «Перад прыходам нашых,—напісала Шура,—мы ўсёй вёскай больш месяца хаваліся ад карнікаў у лесе. Тады і загінула моя мама і яшчэ некаторыя з сялян. Мы з Уладзікам выратаваліся ад смерці і цяпер жывем удаіх. Ён уже вялікі хлопчык і ўсё пытае, дзе яго татка. Я кажу, што татка на вайне, немцаў б'е і хутка вернецца. Калі закончыце вайну, прыядждайце да нас, будзене дарамі гостем...».

— Пра ўсё гэта я мог расказаць табе і ўчора за вельным столом,—сказаў Арсен,—але бачыш, якай справа: у прысутнасці Уладзіка мы пра гэта ніколі не гаворым. Ён забыўся пра сваю салрапудную маму, забітую наемецкімі сцярвятнікамі. Роднымі бацькамі для яго ціпер з'яўляються мы з Шурай.

Арсен быў узбуджаны, шчаслівы. Ля печы завіхала ся Шура, рыхтуючы снеданне. Ходзячы па хаце, ён прадаўжаў:


— За сына свайго я не шкадаваў жыцця ў бацьбе з акупантамі. Мы з Шураю не пашкадуем ціпер сіл сваіх, каб хутчэй адбудаваць жыццё, забяспечыць шчаслівую будучыню Уладзіку... Праўду, Шура, я кажу,—звярнуўся ён да сваёй маладой жонкі.

— Праўду, але пары снедаць...

Мы селі за стол, налілі поўныя чаркі і выпілі эшчаслівую сям'ю Крыжэвічаў, за светлу будучыню іх сына.

— Вось якія гісторыі бываюць на свеце,—крыху памаўчаўшы, праказаў аграном.— Але, здаецца, мы прыехалі. Глядзі, конь сам заварачвае на двор да нашых маладажонаў.

Стаяла зорная поч. Мноствам агнёў мільгасела Паддуб'е.



ЯК ПРАВІЛЬНА ЗАХОЎВАЦЬ НАСЕННЕ

А. МАРКАВЕЦ

Справе захавання насення павінна быць удзелена вялікая ўвага. Ніводнага грама страты насення, добра яго захоўваць — важнейшая задача.

Кожнае зерне — гэта жывы арганізм, які знаходзіцца ў стады спакою. Нарушэнне спакою можа быць выкліканы ў тым выпадку, калі наступае пэўная вільготнасць і тэмпература. Пры павелічэнні вільготасці і тэмпературы пачынае павялічвацца дыханне зерня, што прыводзіць да выдзялення цеплыні, вуглекіслага газа і вады. У выніку гэтага ствараюцца спрыяльныя ўмовы для развіцця розных плесняў і свірнавых шкоднікаў (кляшча, доўганосіка і інш.).

Таму трэба захоўваць рад правіл пры засыпцы насеннага фонда. Перш за ўсё насенны матэрыял павінен захоўвацца ў асобным ад харчовага і фуражнага памяшканні. Затым, трэба засыпаць насенне толькі сухое, з высокім процантам усхожасці, ачышчанае ад кавалачкаў зямлі, рознага расліннага смецця, насення пустазелля. Толькі тады яно будзе добра захоўвацца і даваць пры высеве добры ўраджай.

Ачыстка робіцца на адлегласці не менш 100 метраў ад складскога памяшкання, з падветранага боку. Атрыманы ў працэсе ачысткі адходы, як правіла, павінны захоўвацца ў іншым, аддаленым памяшканні. Калі адходы не маюць гаспадарчай вартасці, то яны спальваюцца або закапваюцца ў зямлю на глыбіню не менш 0,5 метра.

Трэба памятаць, што ўсе непатрэбныя прымесі значна зніжаюць якасць збожжа. Апрача гэтага, у засмечаным збожжы, асабліва зялёнымі частачкамі лісцяў і сцяблоў, павялічваецца вільготнасць, што спрыяе хуткаму самасаграванню яго.

Вялікую ўвагу неабходна звярнуць і на вільготнасць збожжа. Перад засыпкай на захаванне зерне для ахаладжэння трэба прапусціць праз веялку або сартыроўку. Нельга далускаць засыпку насення збожжавых культур (жыта, пшаніцы, ячменю, аўса) пры наяўнасці вільготнасці звыш 14—15 процентаў, а ільнасемя—12 процентаў. Вышыня пласту насення ў засеках пры гэтай вільготнасці для жыта, пшаніцы, аўса, грэчкі, ячменю ў халодны час года дазваляеца не больш 2 метраў, у цёплы час—не больш 1,5 метра, для ільну—адпаведна 1 метр і 0,75 метра.

Пры захоўванні гатунковага насення ў складскім памяшканні неабходна ўважліва сачыць, каб гатункі яго не змешваліся адзін з другім.

У часе захоўвання насення неабходна ўстановіць сістэмтычнае назіранне за ім. Асабліва вялікую ўвагу неабходна звяртаць на тэмпературу, а таксама на вільготнасць і ўсхожасць насення. Пры захоўванні свежаўбранага насення тэмпературу ўнутры пласта неабходна вымяраць штодзённа. Калі няма тэрмаштангаў, у збожжа можна ўставіць сухія палкі, таўшчынёю 4—5 сантиметраў і не пазней чым праз гадзіну выняць іх і папрабаваць рукой. Калі палка не мае цёплых месц — гэта ўказвае на тое, што насенне не самасаграваецца. Пры павышэнні тэмпературы ў захоўваемым насеніі неабходна яго прасейваць у сухое і халоднае надвор'е на веялках ці сартыроўках. Пасля правейвання пласта збожжа павінен быць зменшан.

Ахаладжэнне і прамаражванне насення збожжавых культур у зімовы час прыводзіцца ў тым выпадку, калі вільготнасць яго не вышэй 16 процентаў, а для маслічных—не вышэй 12 процентаў. Пасеўны матэрыял для ахаладжэння павінен прыйдзіць пасля юбірачнага даспявання і мець нармальную ўсхожасць і прарастанне. Пры засыпцы нельга змешваць сухое насенне з сырым, бо гэта будзе прыводзіць да самасагравання і гсавання.

Кожны кладаўшчык у часе захоўвання насення павінен рэгулярна юбіраць у самім памяшканні рознае смецце, павуціну і прасыпкі збожжа. Тэрыторыя закол складскога памяшкання таксама павінна ўтрымлівацца ў чыстасце.


Для знішчэння свірнавых шкоднікаў у насеніі можа быць ужыт вівіяніт. Вівіяніт — балотная руда. Сустракаецца яна ў выглядзе прапластавання тарфяных балот. Сухі вівіяніт — сіні парашок, які ўжываецца шляхам апылення насення. Перад гэтым насенне павінна быць ачышчана, мець добрую ўсхожасць і вільготнасць не звыш 15 процентаў. На 1 тону насення бярэцца 5 кілограмаў вівіяніта. Апрача вівіяніта, для знішчэння свірнавых кляштоў можна ўжываць тарфяны попел у колькасці 3—5 кілограмаў на адну тону насення.

Калгасніцы, прымайце ўсе меры да того, каб захоўваць добраякаснае, сухое, чыстае насенне. Памятайце, што ад гэтага залежыць ураджайнасць сельскагаспадарчых культур.

Рэдакцыйная камітэт: А. П. УС (адказны рэдактар), А. І. ФЕДАСЮК, А. Н. ЗАХАРАВА, В. І. ФЛІПАВА, К. А. АБУШЭНКА, Г. Л. ДАЗОРЦАВА.

Адрес рэдакцыі: Мінск, вул. Карла Маркса, будынак ЦК КП(б) Беларусі. Тэлефон — 93—9—42.
Дом № 114, Пружанскі пр. № 3. Здана ў набор 15/XII—1946 г. Падпісаны да друку 6/I—1947 г.

AT 01257 Мінск, друкарня імя Сталіна, Пушкіна, 55 Тыраж 10.000 экз. Цена 5 р. 50 коп.



АПІСАННЕ МОД:

1. Паліто дэмісезоннае, з дззвелкя строчкай і футравым каўняром. Матэрыялу 2 м. 50 см.
2. Паліто свабоднага пакрою, з матэрыялу букле або плюша, адзелка футрай. Матэрыялу 2 м. 50 см.
3. Паліто зімніе з бастона, адзелка каўняра і кішэніў каракулем. Спінка ў таліі падрезана. Матэрыялу 2 м. 50 см.
4. Паліто для дзяўчынкі ад 5 да 10 г., адзелка строчкай. Матэрыялу 1 м. 50 см.
5. Паліто для хлопчыка з шарсцяной тканінай. Матэрыялу 1 м. 50 см.

Лутэр Н. Лубенская